

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ, ПРАФКОМА
І МЯСЦКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 34 (234)

Субота, 27 лістапада 1976 года.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень | Цэна 2 кап.

РАШЕННІ ХХV З'ЕЗДА КПСС—У ЖЫЦЦЁ!

ПРАЦАВАЦЬ ПЛЁННА, ЭФЕКТЫЎНА

24 лістапада ў актавай зале адбыўся адкрыты агульны юніверсітэцкі партыйны сход. На парадку дня стаяла пытанне «Аб ходзе выканання мерапрыемстваў юніверсітэта па рэалізацыі раашэнні ХХV з'езда КПСС і задачах партыйнай арганізацыі ў свяtle патрабаванняў каstryчыніцкага (1976 г.) Пленума ЦК КПСС», з дакладам па якому выступіў сакратар парткома У. В. Казлоў.

У амбэркавані даклада прынялі ўдзел сакратар партбюро геалагічнага факультэта Ж. А. Герасімава, начальнік НДС М. І. Твардоўскі, член партбюро эканамічнага факультэта У. В. Бондароў, сакратар камсамольскай арганізацыі фізічнага факультэта П. Д. Петрашэнка, парттурпур кафедры грамадзянскай абароны Г. С. Мільчанка, старшыня камісіі парткома па кантролю за дзейнасцю адміністрацыі Ф. М. Харытановіч, старшыня вытворчы-масавай камісіі мясцкома М. У. Акуліч, праектар па завочнаму і вячэрняму навучанню А. І. Балотоўскі, в. а. старшыня праўлення юніверсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды» В. А. Антрапоў.

Партыйны сход прынялі далаўненні да мерапрыемстваў юніверсітэта па рэалізацыі раашэнні ХХV з'езда КПСС, а таксама задач, якія вынікаюць з патрабаванняў каstryчыніцкага (1976 г.) Пленума ЦК КПСС.

У гэтым нумары мы змешчаем у ізлажэнні зроблены на адкрытым партыйным сходзе даклад сакратара парткома У. В. Казлоў.

У свяtle раашэнні ХХV з'езда КПСС партыйная арганізацыя, рэктарат, усёвіе калягінства нашага юніверсітэта многае робяць па далейшаму ўдасканаленiu выучбона-метадычнай; наукоўска-даследчай і палітыка-выхаваўчай работы. Асабліва ўвага цілера наадаецца паглыблению існуючых і адкрыццю новых спецыялізацый. У гэтым напрамку найбольш плённа працуе фізічны факультэт. Якасць падрхтоўкі выпускавшымі ім спецыялістамі падверджана на многіх праціврэчках.

Рэзвіцце спецыялізацый становіча ўпльывае не толькі на выучбона-метадычную работу, але і значнай ступені збліжае кафедры і факультэты з гомельскімі праціврэчкамі, паказвае неабходнасць і важнасць ГДУ для сацыяльна-еканамічнага развицця Гомеля і вобласці.

За апошнія трох выпускі юніверсітэта накіраваў на гомельскія праціврэчкі 154 маладыя спецыялісты. У наступным

Мінізумам СССР індывідуальна плана падрхтоўкі спецыяліста на фізічным факультэце, які ў наш час распісаваць ўпершыню.

Рэзвіцце спецыялізацый становіча ўпльывае не толькі на выучбона-метадычную работу, але і значнай ступені збліжае кафедры і факультэты з гомельскімі праціврэчкамі, паказвае неабходнасць і важнасць ГДУ для сацыяльна-еканамічнага развицця Гомеля і вобласці.

За апошнія трох выпускі юніверсітэта накіраваў на гомельскія праціврэчкі 154 маладыя спецыялісты. У наступным

годзе яшчэ 110 нашых выпускнікоў атрымаюць пасады на падрэзметвах горада над Сожам.

За трох папярэдніх навучальныя гады ў кафедры і падраздзяленні узлосі 92 выпускнікоў ГДУ. Цілёр наша прафесарска-выкладчыцкай састаў зусім малады. Большіх дзвюх трэціх выкладчыкі яшчэ не маюць сарака гадоў. Гэта з аднаго боку задавальняе, а з другога — абавязвае больш увагі ўдзяляць павышэнню педагогічнага майстэрства малады. У гэтым напрамку першыя крокі зрабіла кафедра педагогікі і псіхалогіі. Траба ўсімерна дамагацца таго, каб работа сроду маладых выкладчыкаў, многія з якіх прыбылі з даследаваніем устаноў, власна больш метанакіравана і эфектуная.

Карэнная паліпшання патрабуе ва юніверсітэце вучебно-метадычна работ. Принятымі мерапрыемствамі па рэалізацыі раашэнні ХХV з'езда КПСС прадугледжана чытанье спецкурсаў па сучасных проблемах літаратуры і мастацтва на прыродазнанічных факультэтах і спецкурсаў па сучаснымі стану прыродазнанічных і дакладных наукаў — на гуманітарных. Задума добрая, аднак пакуль што яна яшчэ не ажыццяўлена. Траба зрабіць усё неабходнае, каб з другога семестра пачаць чытанне такіх лекцый.

У станаўленні юніверсітэцкай сістэмы адукцыі ў нашай ВНУ вялікая роля належыць вучебнаму аддзелу. Тут таксама трэба ўпльываць шмат напраўляча, каб ён стаў сапрадуктыўным

(Заканчэнне на 2-ой стар.).

IV пленум Гомельскага абкома КП Беларусі

24 лістапада адбыўся IV пленум Гомельскага абкома КП Беларусі.

Пленум абкома КПБ разгледзеў пытанні:

1. Аб задачах партыйных арганізацый вобласці ў свяtle раашэннімі каstryчыніцкага (1976 г.) Пленума ЦК КПСС і прамовай на Пленуме Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Л. І. Брэжнева.

2. Аб плане развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1976—1980 гады і плане развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1977 год.

3. Аб работе партыйных арганізацый вобласці па прыёму ў партыю і выхаванні маладых камуністыў.

З дакладам «Аб задачах партыйных арганізацый вобласці ў свяtle раашэннімі каstryчыніцкага (1976 г.) Пленума ЦК КПСС і прамовай на Пленуме Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Л. І. Брэжнева» выступіў першы сакратар абкома КПБ В. А. ГВОЗДЗЕУ.

З дакладам «Аб плане развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1976—1980 гады і плане развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1977 год» выступіў старшыня аблвяканкома Ю. М. ХУСАЙНАУ.

Па амбэркаваных пытаннях пленум абкома партыі прыняў адпаведную пастанову.

Пленум абкома КПБ цалкам і поўнасцю адбыўся і прыняў яўную програму практичнай дзеянасці да наўхільнага кіраўніцтва і выканання раашэннімі каstryчыніцкага (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, палажэнні і вывады, змешчаны ў прамове на Пленуме Генеральнага сакратара ЦК КПСС таварыша Л. І. Брэжнева, абавязаў паклакі гэтыя важныя документы ў аснову ўсіх арганізацарскай і ідэйна-выхаваўчай работы партыйных, прафсаюзных, камсамольскіх арганізацый, савецкіх і гаспадарчых органаў.

Пленум абкома партыі адбыўшы ў асноўным праекты плана развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1976—1980 гады і плана развіцця народнай гаспадаркі вобласці на 1977 год і даручыў аблвяканкому ўнесці іх на разгляд сесіі абласнога Савета дэпутатаў працоўных.

З інформацыйнага «Аб работе партыйных арганізаций вобласці па прыёму ў партыю і выхаванні маладых камуністыў» выступіў загадчык аздзела арганізацый-партыйнай работы абкома КПБ Я. Я. САВАСЦЕНКА.

Па амбэркаваным пытанню прынята адпаведная пастанову.

Пленум разгледзеў арганізацыйнае пытанне.

Загадчык аздзела пралаганды і агітации абкома КПБ зацвердзіў Б. М. ЗБАРОУСКИ.

У работе пленума абкома КПБ прынялі ўдзел: У. Ф. МІЦКЕВІЧ — член Бюро ЦК КПБ, першы намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР; В. А. РУДАКОУСКІ — інспектар ЦК КПБ; М. М. ВІТКОУСКІ — старшыня Інструктар Прэзідыму Вірховага Савета БССР.

У ДНІ БЕЛАРУСКАЙ МУЗЫЧНОЙ ВОСЕНІ

Кожны год, па добрыя традыцыі, кроцьцьца па беларускай зямлі яркія святы музыки, песні і танца — Усесаюзны фестываль мастактваў «Беларуская музычная вясна». Шматлікія калектывы з разных гарадоў краіны зразу з позіціўнай ініцыятывай ўдзяляюць сабуто ён быў го-сцем студэнтамі нашага ўніверсітэта. Са сцэны актавай залы пра-гучалі ў яго вы-кананіі бесмі-ротныя творы рускай класікі,

рамансы Д. Шастаковіча, Д. Ка-балеўскага, Ц. Хрэнініка, Г. Свірыдава, З. Ле-вінай, Р. Глэрса, А. Далуханіна. Партыю фартэпіяна выконавала дыпламант Усесаюзнага конкурсу імя М. Глінкі Г. Кананенка.

Народны ар-тыст СССР Я. Серкебаев пада-ры слухачам шмат прыемных мінutaў.

НА АКТУАЛЬНУЮ ТЭМУ

На мінульым тыдні ў актавай зале юніверсітэта для студэнтаў і супрацоўнікаў была пра-чытана лекцыя на тэму: «Еў-рапейская баяспека. Тэнденцыі і праблемы». З ёй выступіў кан-

дзяды гістарычных наукаў Г. В. Фокін з Маскоўскага Інстытута міжнародных адносін. Вучоны адказаў таксама на зададзеныя пытанні.

МАЛАДЫМ—ТВОРЧАЕ ГАРЭННЕ ДА ВЫНІКАЎ РАБОТЫ САВЕТА МАЛАДЫХ ВУЧОНЫХ

гаштава выставука тэхнічнай і мастактай кафедры опыткі А. М. Сердзюкоў.

У прынятай пастанове работе Савета маладых вучоных адбрана. Разам з тым паставлена задача маладым выкладчыкам, супрацоўнікам і аспірантам актыўізёўцаў ў сваіх дзеянасцях яшчэ больш, каб уно-сці ў науку і падрхтоўку будучых спецыялістў такі ўклад, каб ён поўнасцю адпавя-даў наяўныммага.

гаштава выставука тэхнічнай і мастактай кафедры опыткі А. М. Сердзюкоў.

У прынятай пастанове работе Савета маладых вучоных адбрана. Разам з тым паставлена задача маладым выкладчыкам, супрацоўнікам і аспірантам актыўізёўцаў ў сваіх дзеянасцях яшчэ больш, каб уно-сці ў науку і падрхтоўку будучых спецыялістў такі ўклад, каб ён поўнасцю адпавя-даў наяўныммага.

У наступным месцы запла-наставаць прафесці агляды-конкурсы на лепшую першую і абліклівану работу маладых вучоных ГДУ. Зацвердзімі планам прадугледжаны і іншыя важныя мерапрыемствы, ажы-ццяўленне якіх павінна істотна ажыццяўліцца і падніміць яшчэ ўзроўенье ўсю работу наукоўскай маладзі юніверсітэта.

Я. РОУБА,
старшыня Савета маладых вучоных, кандыдат фізіка-матэматычных наукаў.

Навуковую работу—у вучэбны працэс

АДЗІНАЕ РЭЧЫШЧА

На цяперашнім этапе камунальчага будаўніцтва ўвесь час нязменна ўзрастое роля науки. Таму адной з самых першапачатковых задач, якіх шырокае выніку ўніверсітэце, з'яўляецца дадзеннае палажэнне наукоўца-даследчай работы студэнтаў. Актыўны ўдзел у ёй, незалежна ад таго, кім ты стаеш у будучым, — настаўнікам, вучоным, краўніком, калектыву, падрыхтоўку практычнай дзеянасці вырашальнікамі складаных пытанняў.

Менавіта студэнцікі гады — самая лепшая пара пабуджэння да наукоўца даследаваніяў, калі вастрыня і свежасць успрыманія шукальца зместу, напаўненія.

Тут варта нагадаць слова і. П. Балава: «Вілікі фізілагічны ўспышай, што наука ёсьць прылада вышэйшай архентыроўкі чалавека ў самім сябе!» Актыўны ўдзел у ёй, незалежна ад таго, кім ты стаеш у будучым, — настаўнікам, вучоным, краўніком, калектыву, падрыхтоўку практычнай дзеянасці вырашальнікамі складаных пытанняў.

Займацца наукоўцай, даследаваніем здольныя кожны, хто свядома імкненіем спазніць свет, хто вучыцца яго назіраць. Захапіцца наукоўца-даследчай работай як можна большую частку студэнтаў — залежыць не толькі ад іх добрых намеру і жадання. У гэтым важнае значэнне набывае мэтанакіраваная і сістэматычная арганізацыйная

дзеянасць выкладчыкаў. Навуковы краўнік — цэнтральная фігура ў такой складанай сноса-асабіліве — даўгатэрнай сферы, якія творческія юнацтва. Выкладчык, які сам шукае, даследуе, наўкруючы абуджжае думку іншых, абавязкова зацікавіць наукоўскую работай сваіх аপекуну.

Разам з тым, аднак, ніяк нельга не ўлічыць скількіні, паміжнені, падрыхтоўку пачынаючых аўтараў, каб аўтарытэтам і сваім добраў, але груба наўзімікі ѹзялі не затушыць «боскай іскрыні».

Асноўная ячэйка наукоўца-даследчай работы — гуртак. Калі ён добра арганізаваны, у ім бруйль жывіцца дзеянасць наукоўных спрэчак, тады поспехі справы гарантаваны. Ні ў якім разе не ўмоцоўвае жыцця дзеянасці студэнцікі наукоўца-таварыства паслённая прыступніцтва асобных яго членін. Духоўную, маральную змястоўніццю надае толькі якасны ўдзел у наукоўца-даследчай работе, ўдзел актыўных, персанальных. Ніхай будзьць невільнікі, але канкрэтныя асабістыя ініцыятывы.

Масавы ўдзел у наукоўской работе не выключае індывідуальных даследаваній і пошуку. Толькі спалучэнне разнанасціных форм, методык у кіруніцтве наукоўской работай студэнтаў дае пажаданы ёфект. Галоўнае, каб яе вынікі іскры

ліся публічна, у афіцыйных выданіях, друкаваліся.

Самастойная наукоўца-даследчая праца інтэнсіўна ўпльвае на любога чалавека. Яна заахвочвае да вучобы, да засваення спецыяльных прадметаў. У канчатковым выніку ўсё гэта прыносяць добры плён.

Сёня з поўным правам мы можам гаварыць, што за апошнія гады студэнцкая наука ў нашым універсітэце атрымала значны развіццё. Цінер ёй ахоплена ВІІ практычнай студэнткай дзеянасцю аддзялення. Лепшыя наўдаўнікі выпускнікі ўніверсітэта, якія з першых студэнцікіх кроку пачыніліся да науки, сталі ўжо вучонымі, выкладчыкамі ГДУ. Толькі на нашым факультэце сёлета абаранілі дысерцаты на атрыманні вучонай ступені кандыдата філалагічных наукаў. Р. Літвінаў, В. Ярац, А. Парукаў. Выпускнікі гісторычнага аддзялення У. Багамольнікай і М. Стараўойтаў пасляхова вучанца ў аспрантрыту Інстытута гісторыі АН БССР і таксама пленніца працаўніць над напісаннем кандыдатскіх дысерцатаў.

Такіх прыкладаў можна прывесці яшчэ і з іншых факультэтаў. Гэта свядчыць аб тым, што пры ўмелай пастаноўцы наукоўца-даследчай работы студэнтаў, пастаянным ёдаска-нальваніні і павышэнні якасці можна рыхтаваць высокакваліфікаваныя кадры не толькі для народнай гаспадаркі, а таксама для вышэйшай школы і, у прыватнасці, для славі ўніверсітэта, дае на асобных кафедрах яшчэ востра альгавацца недахол патрэбных спецыялістў.

**М. ЛУФЕРАУ,
дацэнт кафедры беларускай літаратуры**

АБ ПРАКТЫЦЫ ГЕОЛАГАУ



ДНІ ЦІКАВЫЯ, НЕЗАБЫЎНЫЯ

Кожны год пасля здачы экзаменацыйнай сесіі студэнты геалагічнага факультэта выязджаюць на вучебны і вытворчы практикі, на якіх замацоўваюць набытыя на лекцыях і практычных занітках веды. Геаграфія практик — даволі шырокая: Беларусь, Крым, Чукотка...

Па традыцыі, студэнты другакурснікі праводзяць паўтара месяца ў малайчынім кутку Крыма — наўкалі паселік Куйбышава, што ў Бахчысарайскім раёне. Тут у іх праходзіць практика па геалагічнаму караванню. Мы, сёлеты, яе ўдзельнікі, прывезлі адтуль чукотку...

Група — 4 чалавекі незалежна ад полу, (3 чал. — да 40 гадоў і 1 — звыш 40 гадоў); 2-я група — 3 чалавекі (2-да 40 гадоў і 1 — звыш 40 гадоў).

Дыстанцыя: 3 км для мужчын да 40 гадоў і 1 км для мужчын звыш 40 гадоў і для жанчын. Агульнакаманднае месца вызначаецца па найбольш суме набраных ачкоў.

I. ВАЛЕІБОЛ

Састаў каманды 12 чалавек. Сістэма правядзення — кругавая. Перамога — 2 ачкі, паражэнне — 1 ачко, ніякія — 0 ачкоў. За дзве ніякія каманда здымается са спаборніцтва.

Агульнакаманднае першынство вызначаецца па найбольш суме набраных ачкоў.

II. ПЛАВАННЕ

Спаборніцтвы асабова-камандныя. Састаў каманды 5 чалавек незалежна ад полу (да 40 гадоў і 3 чал., звыш 40 — 2 чал.).

Праграма спаборніцтва: вольны стиль — 100 м — да 40 гадоў;

50 м — звыш 40 гадоў.

Агульнакаманднае першынство вызначаецца па найменш суме ачкоў — месец: 100 м — першы месец — 1 ачко; другое месец — 2 ачкі і г. д. 50 м — першы месец — 3 ачкі; другое месец — 6 ачкоў і г. д.

За навыстайленаага ўдзельніка камандзе налічваючы ачкі за апошніе месцы з дабаўленнем 5 штрафных ачкоў.

III. СТРАЛКОВЫ СПОРТ

Спаборніцтвы асабова-камандныя. Састаў каманды неабмежаваны.

Праграма — стральба на 25 м з м/к вінтоўкі. Залік на 8 лепшых вынікаў па першай групе і па 6 — па другой. Агульнакаманднае месца вызначаецца па найменш суме ачкоў — месец асобна па групах (1-е месца — адно ачко, 2-е — два і г. д.). За навыстайленаага ўдзельніка камандзе налічваючы ачкі за апошніе месцы з дабаўленнем 5 штрафных ачкоў.

IV. ЛЫЖНЫ СПОРТ

Спаборніцтвы асабова-камандныя. Састаў каманды 3 чалавекі незалежна ад полу. Спаборніцтвы правядзяцца па кругавой сістэме асобна па нумарах дошак. Перамога — 1 ачко, нічыя — 0,5, паражэнне — 0 ачкоў. Агульнакаманднае першынство вызначаецца па найменш суме ачкоў, набраных усімі заліковымі ўдзельнікамі.

V. СПАРТАКІСТВА

Састаў каманды 3 чалавекі.

Спаборніцтвы асабова-камандныя. Месца вызначаецца па найбольш суме ачкоў заліковымі ўдзельнікамі на кожнай дыстанцыі.

VI. СПАРТАКІСТВА РЫБАЛОУСТВА

Састаў каманды 3 чалавекі.

Спаборніцтвы асабова-камандныя. Месца вызначаецца па найбольш суме ачкоў заліковымі ўдзельнікамі на пэўным участку.

Каб справіцца з усімі пастаўленымі перед намі задачамі, мы кожны дзень хадзілі ў горы, дзе падрабязна запісвалі характеристыку выхадзячых на паверхню горных парод, рабілі іх замалёўкі і фотаздымкі. Узоры парод і акамянеўшыя рашткі франты мы збиралі ў спецыяльную калекцыю. Пасля абеду ўсе сабраныя матэрыялы апрацоўваліся, прыводзіліся ў парадак.

Усе заданні практикі былі пасляховы.

Выходныя дні мы праводзілі на моры, у цікавых экспкурсіях на Ялту і Севастопаль. А ў пасляховы Доме культуры мы наладжвалі вечары, супстэрні з мясцовай моладзю і студэнтамі Ленінградскага горнага інстытута, якія таксама праходзілі практику ў Крымскіх гарах. Неаднаразова нашы студэнты мераліся з імі сламы ў спартыўных спаборніцтвах.

Дні, праведзеныя намі ў Крыму, надоўга заставіліца ў памяці, будучы выклікаць сямыя прыемных іспаміні.

**A. СУДАКОУ,
B. ЦУПРАНАУ,**
студэнты 3-га курса
геалагічнага факультэта.

АД РЭДАКЦІИ: з практикі, працедзенай на Крымскіх гарах, студэнты геалагічнага факультэта прывезлі немалі фотаздымкаў. Адзін з іх пранануеца ўзяў чытальчоў. Вось у гэтым непаўторнай па свойству рэльефу і прыгажосці мясціне будучы спецыяліст адной з самых рамантнічных прафесій набываў практичныя навыкі.

ПАЛАЖЭННЕ

АБ УШ КРУГЛАГОДОВАІ СПАРТАКІЯДЗЕ «ЗДАРОУЕ»
СЯРОД СУПРАЦОУНІКАУ ГДУ НА 1976—77
НАУЧАЛЬНЫ ГОД.

I. УДЗЕЛЬНІКІ СПАБОРНІЦТВАУ

бор'ях комплексу ГПА ідуць як абавязковы від з кæфіцыентам 2.

IV. УЗНАГАРОДЖАННЕ

Факультэт або кафедра, заняўшы ў агульнакамандным заліку I-е месца, узнагароджаецца пераходным кубкам і граматамі з паслужбай кафедры. АГЧ виступаюць зборным спартклубам, з II-е і III-е месцы — граматамі спартклуба.

Каманды факультэта або кафедра, заняўшыя прызы месцы, па асобных відах праграмы, і прызёры ў індывідуальным заліку ўзнагароджаюцца пераходным кубкам і граматамі спартклуба.

V. ЗАЯУКІ

Заяўкі на ўдзел у спаборніцтвах падаюцца галоўнымі суддзямі у дзень пасяджэння судзейскіх калегій.

Праграма і ўмовы заліку ў спаборніцтвах па асобных відах спорту.

ГАЛОУНАЯ СУДЗЕЙСКАЯ КАЛЕГІЯ

Галоўны суддзя спартакіяды — РЫВІН А. І. — суддзя рэспубліканскай катэгорыі;

ВАЛЕІБОЛ: галоўны суддзя — СЕМЯНЕНКА Ф. І. — суддзя I катэгорыі;

ПЛАВАННЕ: галоўны суддзя — АЛЕКСЕНКА У. В. — суддзя I катэгорыі;

МНАГАБОР'Е ГПА: галоўны суддзя — КІРЭЕУ В. К. — суддзя Усесаюзнай катэгорыі;

ЛЫЖНЫ СПОРТ: галоўны суддзя — СЫРАДОЕУ Ф. Я. — суддзя I катэгорыі;

СТРАЛКОВЫ СПОРТ: галоўны суддзя — ПЕШАУ А. С. — суддзя I катэгорыі;

ШАХМАТЫ: галоўны суддзя — ФРЫДМАН Р. А. — суддзя I катэгорыі;

СПАРТАКІСТВА РЫБАЛОУСТВА: галоўны суддзя — ТРАЦЦЯКОУ П. П. — суддзя I катэгорыі.

Агульнакаманднае першынство вызначаецца па найменш суме набраных ачкоў — месец: I м — 1 ачко, II м — 2 ачкі, III м — 3 ачко, IV м — 4 ачкі. Спаборніцтвы па мага-

твы і спорту.

II. ПРАГРАМА СПАБОРНІЦТВАУ I ТЭРМІНЫ ПРАВЯДЗЕННЯ

Спаборніцтвы правядзяцца па наступных відах спорту:

1. Валейбол — студзень.

2. Плаванне — студзень.

3. Мнагабор'е ГПА (зімове) — люты.

4. Страляківі спорт — люты.

5. Шахматы — снежань — студзень.

6. Лыжны спорт — люты.

7. Спартыўнае рыбалоўства — студзень.

8. Мнагабор'е ГПА (летніе) — май.

У залік камандам ідуць 5 лепшых відаў спорту.

III. ПАРАДАК ВУЗНАЧЭННЯ АГУЛЬНАЕ РЫБАЛОУСТВА

АГУЛЬНАЕ РЫБАЛОУСТВА

ПЕРШЫНСТВА

Агульнакаманднае першынство вызначаецца па найменш суме ачкоў — месец: I м — 1 ачко, II м — 2 ачкі, III м — 3 ачко, IV м — 4 ачкі. Спаборніцтвы па мага-

Нядайна ў книгарнях і кніжных кіёсках Гомеля з'явілася новая кніга з надпісам на вклады: Ядвігін Ш. Аматары роднай літаратуры заўважыла адразу. Зборнік твораў беларускага пісьменніка XIX стагоддзя, выпушчаны выдавецтвам «Мастацкая літаратура», разнасткі ў жанравых адносяніях. У ім сабраны дарожныя нататкі, алавяданні, сюды ж уваішоў раман. Той, хто паспраўданым любіць беларускую літаратуру, пачарне для сябе з новай кнігі шмат карыснага.

Спраўднае прозаічнае пісьменніка — Антон Іванавіч Ляўцік. Нараадзіўся і вырас ён на Рагачоўшчыне, вучыўся на медыцынскім факультэце Печэрскага ўніверсітета. За

НЕ АБЫХОДЗЬЦЕ СКАРБ

ўздел у рэвалюцыйных хвальняннях студэнтаў быў адтуль выкачаны, займаўся лекарскай спрабай.

У прадмове да зборніка яго складальнік І. Чыгрын адзначыў высокі мастерскі якасці твораў Ядвігіна — старэйшага пісьменніка мінулага стагоддзя, зачынальніка беларускай прозы. І спрабаў, усё, што ўвайшло ў книгу — гэта тое лепшае, бацьгашае з творчай спадчыны Ядвігіна. Праўда, чытаючы зборнік, заўважаеш пізуне адзіненне ў мастацкіх вартаасцах некаторых твораў. Але ўсе яны чытаючы цікава.

Здзіўляе дыяпазон творчасці

і тады не заставаліся не зауважымы чытачам.

У зборніку ёсьць цікавыя факты з жыцця нашага старэйшага беларускага пісьменніка, зачынальніка драматургі і прозы Вікенція Іванавіча Дуніна-Марцікевіча. З ногоды 25-годдзя з днём смерці Дуніна-Марцікевіча Ядвігін Ш. напісаў свае ўспаміны аб tym, якім быў у жыцці гэтага чалавека. Стаявічы да Марцікевіча з павагай і называючы яго бацькам нашай літаратуры, Ядвігін ўсё ж робіць нейкі папрок яму ўтому, што творы пісьменніка друкаваліся пры яго жыцці на беларускай і рускай мовах, і можна смела сцвярджаць, што

ларуску, ды і то жартам, ка- сустракаў у сябе ў Людзічыкіякога-небудзь знаемага шляхчика. З намі ж, — заўважае Ядвігін Ш., — Марцікевіч цікаві не гаварыў на роднай мове.

Магчыма, ужыванне Дуніным-Марцікевічам беларускай мовы ў бытавых умовах быў звязаны з якімі-небудзь абектыўнымі прычынамі. Падрабіза на аб гэтым чытач зможа да ведацца з успамінай самога пісьменніка.

Усім аматарам роднай літаратуры прананую набыць зборнік твораў Ядвігіна Ш. — са спраўдны скarb беларускай прозы.

А. ШВЕДАУ,
студэнт 2-га курса гісторы-
ка-філалагічнага факультэта.

Спачат

КУБАК АСПРЭЧВАЛІ ГІМНАСТКІ

Больш сарака мацнейшых спартсменак рэспублікі аспрэчвалі кубак БССР па мастацкай гімнастыцы. Адной з асноўных прэтэндэнтак на ганаровы трапеф была першакурсніца эканамічнага факультэта майстар спорту Марына Макарава. Яна выступала па новай праграмме. Разам са сваім трэнером Л. Гарунавай Марына падрыхтавала новае практыканне з мячом, удасканаліла кампазіцыю з аброчом і стужкай, падабрала новае музычнае суправаджэнне.

Аднак М. Макаравай на гэты раз крыху не пашанацца. Пры выкананні ёй практыкання з аброчом спарада датыкнуўся столевы балькі і выскачыў за рамкі пляцоўкі. У выніку — 9,4 бала. Такую ж ацэнку атрымала маладая здольная спартсменка і за практыканне з мячом. За практыканне са стужкай Марыне прысудзілі 9,5 бала. У суме атрымалася — 28,3 бала. Усяго пяць сotых бала не дабрала яна, каб уваіці ў тройку прызераў.

З сумай 28,6 бала кубак заўвала мінскская школьніца Людміла Падбярэза. Другое і трэцяе месцы падзялілі мінчанкі Ірына Войцік і Таццяна Трафімовіч.

У ФІНАЛЕ І ВАЛЕЙБАЛІСТЫ

У спартыўнай зале ГДУ усё за жаночымі камандамі разыгралі дзве пущёўкі ў фі-

нал круглагадовай спартакіяды Белавеста ДСТ «Буравеснік» мужчыны. Змагаліся гаспадары пляцоўкі, студэнты Віцебскага і Мазырскага педагогічных, Магілёўскага машынабудаўніка, Мінскага тэхнолагічнага інстытуту і Беларускага інстытуту народнай гаспадаркі.

Асноўная барацьба разгарнулася паміж студэнтамі ГДУ і мінчанамі. Толькі ў пяці партыях гамяльчане здолелі нанесці паражэнне валейбалістам БІНГа. Не менш напружанай была сутрачка і са спартсменамі МТІ. Яна закончылася на карысць нашых валейбалістстаў з лікам 3:1. Перамога над астатнімі сапернікамі дастала ся ім больш лёгка. Мужчынскія каманды ГДУ, так і

на ЭДЫМКУ: момант з матча каманд ГДУ і Беларускага інстытуту народнай гаспадаркі. Атакуючы нашы валейбалісты, якія дабілі ў гэты сутрачэні цяжкай перамогі з лікам 3:2.

Фота А. Шчыгрова.

жаночая, працягне барацьбу за званне чэмпіона студэнцікага таварыства распублікі. Ад гомельскай зоны ў фінал уваішлі таксама валейбалісты Мінскага тэхнолагічнага інстытута.



УВАГА! Працоўціце ўсе радыёстанцыі Савецкага Саюза! Цэнтральная тэлебачанне, працующыя заводы і фабрыкі, школы і магазіны самааблюдуўніцтва, працующыя канструктарскія бюро і гардзіцкія яслі, працягваючыя сваю работу клуб «Вясёлая субота»!

Пачынаючы сваё чаргове пасяджэнне, праўленне клубу будзе з уласцівай яму праматай і сардочніцю падзяліцца з Вамі, дарагім чытатчы, усім тым, што ў нас ёсць, г. з. думікамі.

Памятаіце ісціну: у зদровым целе — здаровы гумар. Наогул, мы не збіраемся чытаць лекцыю ад карысці смеха. Гэта было б па-

меншай меры смешна, бо не такі народ студэнты, каб слухаць лекцыі. Мы праства заклікаем усіх тых, у каго развіта пачуць гумару і тых, у каго яно толькі паяўляецца, — даказаць на справе, што смех не грех, а ва ўсім добры памошнік. Для жадаючых стаці членамі клуба прыпісануе напісанія паперу і аднесці яе куды патрэбна, г. з. н. у праўленне клуба «ВС». Прымецаце абсалютна ўсе, галоўнае, каб было смешна. Адным словам, Вы нам — гумар, мы Вам — старонкі газеты.

Чакаем Вас на чарговым пасяджэнні «Вясёлай суботы».

Праўленне клуба.

— Валодзя, ўсё вельмі пра-
ста. Выхаваны чалавек не той,
хто крадзе курэй, а той, хто
не заўважае, як гэта робяць
іншыя.

— Я займаюся ва ўніверсі-
тэце другі год і, як зразумеў,
зусім нікога не ведаю.
Сяргей К. (мехам).

— Сярока, калі ты ведаеш,
што нічога не ведаеш—гэта
добра, а калі выкладыкі —
дрэнна.

— Я займаюся ва ўніверсі-
тэце другі год і, як зразумеў,
зусім нікога не ведаю.
Сяргей К. (мехам).

— Сярока, калі ты ведаеш,
што нічога не ведаеш—гэта
добра, а калі выкладыкі —
дрэнна.

ГІСТАРЫЧНАЯ ХРОНІКА

Як стала вядома, першыя спаборніцтвы па фехтаванні адбыліся ў Сен-Дэні (Францыя) ў 1542 годзе і мелі вялікі поспект. Пераможца спаборніцтва герцаг Лі Шательнагароджаны сярэбранай шпагай. Астатнія ўдзельнікі спаборніцтва, якія занялі месцы з другога па трыццатое,

АФАРЫЗМЫ

● Не дазвалія дрэнным людзям ашук-
ваць сябе: вакол столькі добраў!
● Сябар пазнаеца ў бядзе, у якую вы-
трапілі з яго дапамогі.
● Сваю падкудзяльнай прастату яна вы-
карыстоўвала строга па прызначэнню.
● Калі ў цябе няма сумлення, то чаго
табе не хапае?

НАХАЛ

За повозкой шёл
И накалко
Заявлял:
— Что упало,
то — моё!
Что пропало,
то — моё!

Что упало,
Что пропало,
Много,
Мало—
Всё моё.
До чего же
У нахала
Распрекрасное
Житьё!

урачыста пахаваны калія га-
радской сцяны.

Пачатак міжнароднага ту-
рystыmu ў нашай краіне адно-
сіца да XVII стагоддзя, калі
відомы рускі гід Іван Сусанин
правёў першую замежную ва-
генню дэлегацыю па малюн-
ых месцах Падмаскоўя.



Дзесятае пасяджэнне «Вясё-
лай суботы» падрыхтавала і
правёў прайвілеем клуба ў
составе: Віктара Растаргуса,
Валерыя Вазімца, Лілія Чы-
вусавай. Аб цудоўным жыцці
нахала расказаў Валерый Нікі-
тіч.

Талковы Слоўнік Студэнта

ВЕДАМАСЦЬ — бывае двух відаў: экзаме-
нацыйная і стылістычная. Часта першая
істотна ўздзеянічае на другую.

ДЫПЛОМ — «канчатковы сэнс ўсёй мудрасці
зямной» (Гётэ).

АДЗІНКА — адзнака, ад якой трывала за-
страхаванне студэнта. У гэтым асноўнае адрози-
ненне вышэйшай школы ад сярэдняй.

ІДЭАЛІСТ — абсалютны гультай, які ве-
ршыць у тое, што да дыплома даяцце.

ТЫДЗЕНЬ — для студэнта складаецца з
суботы, нядзелі і пяці дзён актыўнай падры-
хтобкі... да іх.

СЕСІЯ — стыхійнае бедства, якое характа-
рызуецца зайдзенскай пастаяннасцю.

ЧАЦВЕРКА — адзнака, якая ставіцца за
выдатны адзак пры дрэнным настроі экзамена-
тара і за здавальняючы—пры добрым.



У гэтых месяцах право-
дзіцца стылістычнае пасяджэнне студэнтаў на гісторыка-філалагічным, геалагічным, біялагічным фа-
культэтах і факультэце фіз-
вакансія. Хочацца верыць,
што іх кіраўніцтва, увесці
актыў, перадаваць частку са-
вецкай моладзі — студэнт-
ва, выхаванца ў духу высо-
кай камуністычнай свядомасці, прымуць дзеянія ўздел
у правядзеніі гэта гэта важна-
га дзяржаўнага мерапрыемства.
В. ЧАРНЫШОВА,
агент інспекцыі дзярж-
страхавання Цэнтральнага
раёна г. Гомеля.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Рэзінчэнку Уладзіміру
(фізічны факультэт)

— Паважаная «Вясёлая субо-
та», як вызначычы, дзе вы-
хаваны чалавек, а дзе—не?

AZ 05720

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома і месткома Гомельскага государственного университета (на беларускім языку). Гомельская фабрыка «Палеслік» дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па справах выдавецтваў, піліграфіі і кніжнага гандлю, Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк, аркуш.

Заказ 7451

Наш адрес: вул. Савецкая, 104, галоўны корпус ГДУ, П. 5-3, Т. 6-27-71. Фармат 600×420 мм. Тыраж 2000 экз.